

*A.A. Грымаць, М.М. Плескацэвіч,  
Л.Н. Ціханаў*

**Вучэбна-даследчыцкі прынцып  
у сістэме шматузроўневай падрыхтоўкі  
педагагічных кадраў**

ЧЗ

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь  
Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт  
імя Максіма Танка

*А.А. Грымаць, М.М. Плескацэвіч,  
Л.Н. Ціханаў*

**Вучэбна-даследчыцкі прынцып  
у сістэме шматузроўневай падрыхтоўкі  
педагагічных кадраў**

ЧЗ

7737

Віддзяленне  
ВД ТУ імя М.Танка

Мінск 1999

УДК 378.14  
ББК 74.58  
Г 917

Друкуецца па расшэнні рэдакцыйна-выдавецкага савета  
БДПУ імя М. Танка

Рэцэнзент: кафедра педагогікі Беларускага дзяржаунага ўніверсітэта

У манаграфіі асвятляюцца тэарэтычныя падыходы да рэалізацыі вучэбна-  
даследчыцкага прынцыпу падрыхтоўкі будучага педагога. Вялікая ўвага  
надаецца працэсу мадэліравання творчай прафесіянальнай педагогічнай  
дзейнасці настауніка, вызначаюцца кампаненты гэтай дзейнасці як асноўнай  
кваліфікацыйнай хараクтарыстыкі педагога-прафесіянала.

Адресуецца выкладчыкам, аспірантам, студэнтам вышэйшых навучаль-  
ных устаноў, выкладчыкам сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў і ўсім,  
хто цікавіцца дадзенай проблемай.

© А.А. Грэмаць, М.М. Плескацэвіч,  
Л.Н. Ціханаў, 1999

ISBN 985-435-123-8

## **Уеодзіны**

Створаны у БДПУ імя М. Танка часовы творчы калектыу вызначыу стратэгію распрацоуکі пытання аб выкарыстанні вучэбна-даследчыцкага прынцыпу у працэсе падрыхтоуکі педагогаў, выпрацоуکі адукатычных стандарту вышэйшай адукациі з улікам новай дзяржаунай адукатычнай палітыкі і асноувных накірункаў існуючых праграм развіцця адукациі у Беларусі. Гэтая стратэгія вызначае сучасную адукацию як гуманітарную адукацию, якая забяспечвае гатоунасць выпускніка да трансляцыі культуры на аснове міжсуб'ектнага абмену каштоунасцямі, ведамі, спосабамі дзейнасці, вопытам самарэализацыі.

Разуменне адукациі, яе гуманітарнага характару прад'яуле новыя патрабаванні да падрыхтоуکі спецыяліста, гатовага да прафесіянальнай самарэализацыі не толькі у традыцыйнай пазыцыі настауніка, але і у больш шырокай сферы: «чалавек – грамадства – чалавек». Такая пазыцыя вызначае арыентацыю распрацоушчыку на пошук інтэгральных характарыстык, якія адлюстроўваюць цэласнасць авалодання адукациі, здольнасць з гуманістычных пазыцый усталёуваць сувязі паміж агульнакультурным, псіхолага-педагагічным і прадметным кампанентамі адукациі. Працэ стварэння сучасных стандарту вышэйшай адукациі сёння знаходзіцца на этапе становлення. На гэтым этапе асаблівае значэнне набываюць адукатычныя стандарты, што распрацоуваюцца асобнымі ВНУ, бо менавіта у ВНУ ёсьць найбольш спрыяльныя умовы для узгаднення розных пунктаў гледжання, уліку навуковых і адукатычных традыцый, асаблівасцяў бачання перспектывы развіцця, стварэння творчых калектываў, у работе якіх удзельнічаюць спецыялісты розных галін ведаў. Неабходнасць стварэння такіх калектываў абумоўлена самой сутнасцю працэсу стандартызацыі, што заключаецца у знаходжанні рашэння, якое прымалася б усімі заштакуленымі бакамі.

Змястоунае напауненне, вызначэнне тактычных задач распрацоуکі стандарту – прэрагатыва ВНУ. Мінулыя гады паказалі, што пры адзінай зыходнай пазыцыі калектывамі ВНУ апрабоуваюцца розныя варыянты рэалізацыі намечанай стратэгіі. Азначанае патрабуе вывучэння і аbageульнення назапашанага вопыту, удакладнення і карэктроуکі зыходных пазыцый, але гэта задача будучыні. Сёння ж актуальная задача – вызначэнне тых змяненняў, якія адбываюцца ў ВНУ у сувязі з увядзеннем стандарту. Згодна з Законам аб адукациі, стандарт ВНУ не можа быць ніжэйшы за дзяржауны. Што ж разумеецца пад павышаным стандартам? У чым заключаецца спецыфіка стандарту универсітэта?

Адзначым некаторыя аспекты вышэйшай адукациі, абавтаючыся на вопыт асэнсавання сучасных падыходаў да канструйвання педагогічнай адукациі ў БДПУ імя М. Танка.

Дыверсіфікацыя сістэмы вышэйшай адукациі абудзіла патрэбу ў вызначэнні асаблівасцяў новых падыходаў да дзейнасці ВНУ. Універсітэт

з'яуляеца такім тыпам ВНУ, які ў першую чаргу зарыентаваны на рэалізацыю апераджальной функцыі адукаты. Суадносіны і анализ паніццяй «апераджальная функцыя адукаты» і «якасць падрыхтоўкі спецыяліста» дазваляюць меркаваць, што змест універсітэцкай адукаты павінен быць зарыентаваны на гуманітарызацыю і фундаменталізацыю зместу, здзійсненне асобасна-даследчай функцыі адукатынага працэсу. Улічыць гэтую харктарыстыкі універсітэцкай адукаты пры распрацуоцы стандартаў можна, калі выкарыстаць паніцце «узровень адукаванасці». Пад узроўнем адукаванасці разумеецца інтэгральная харктарыстыка асобы, якая апісвае яе здольнасць вырашыць задачы пазнавальнай, каштоунасна-арыентатыўнай, камунікатыўнай і пераутваральнай дзеянасці, абапіраючыся на засвоены сацыяльныя вопыт. Узроўні адукаванасці розніца пасярод задач, якія здольна вырашыць асоба.

Такім чынам, якасць падрыхтоўкі спецыяліста можа быць вызначана праз патрабаванні да узроўню адукаванасці выпускника універсітэта, канкрэтызаваныя сістэмай задач, да вырашэння якіх павінен быць гатовы прафесіонал любой спецыялізацыі. Абагульненай харктарыстыкай асабівасцей гэтага класа задач з'яуляеца прадметна-праблемнае поле: калі выпускнік класічнага універсітэта гатовы да работы у праблемным полі свайго прадмета (пэўнай галіне навуковых ведаў), то выпускнік педагогічнага універсітэта гатовы да вырашэння задач, звязаных з трансляцыяй засвоенных здабыткаў культуры сродкамі вучэбнай дысцыпліны, якая ім выкладаецца. У гэтым выпадку павышаны стандарт універсітэта адразніваеца не столькі аўтаматичнай ведау, колькі арыентатыўнай на авалоданне метадалагічнымі ведамі і спосабамі праектуінай, пераутваральнай дзеянасці ў працэсе міжсуб'ектнага узаемадзеяння.

Такі падыход да вызначэння стандарту універсітэцкай адукаты абумоўлівае неабходнасць арыентатыўнага адукатынага працэсу на самастойную даследчую працу як выкладчыку, так і студэнту. Без даследчай дзеянасці немагчыма стварэнне таго адукатынага асяроддзя, у якім праходзіць станаўленне сучаснага тыпу спецыяліста – даследчыка, гатовага да інавацыйнай дзеянасці і удзелу у пераутваральнай вопытна-эксперыментальнай работе. Менавіта таму пры распрацуоцы адукатыных стандартаў універсітэта у тлумачальных занісках да адукатыных і навучальных праграм, патрабаваннях, што прад'яўляюцца да выпускнікоў, павінны быць вызначаны умовы і паказчыкі, якія харктарызуюць даследчы патэнцыял студэнта. Гэтыя ўмовы і паказчыкі вызначаюць:

- узровень авалодання лагічнымі і інтуітыўнымі механізмамі даследчай дзеянасці;
- узровень авалодання каштоунасна-ацэначным стаўленнем да выніку і працэсу даследчай дзеянасці;
- станаўленне інтэлектуальнай і асобаснай рефлексіі і самарэгуляцыі;
- узровень усвядомленай самацэнкі і прэтэнзыі.

Навукова-даследчая праца накіравана на вырашэнне студэнтамі тых іншых навуковых, творчых праблем наогул або яе асобных элементаў (аспек-

тау) у прыватнасці. Гэтая дзеянасць рэализуецца праз вырашэнне пэўных даследчых задач, якія аўтаматично і паслядоўна узнікаюць па ходу вырашэння той або іншай праблемы. Падчас вырашэння гэтых задач суб'ект не толькі стварае некаторы сацыяльны каштоуны прадукт (напрыклад, навуковая адкрыцці, устанаўленне прычынных залежнасцей і заканамернасцей, абагульненне фактаў, распрацуоку метадычных рэкамендацый і г.д.), але і удасканаліваеца як асобы, падымаеца на больш высокія ступені свайго інтэлектуальнага развиція. Менавіта гэтымі абставінамі і абумоўліваеца надзвычайная сацыяльная і развіваюча значнасць навукова-даследчай дзеянасці студэнтаў.

Навукова-даследчая дзеянасць (як і усякая іншая чалавечая дзеянасць) харктарызуецца такімі прыкметамі, як прадметнасць, суб'ектнасць, разумнасць, актыўнасць, мэтанакіраванасць, усвядомленасць і інш. Гэтая дзеянасць можа і павінна разглядацца як сістэмна дэтэрмінаваны працэс, які мае асобасна абумоўлены, паэтапны, кіруемы, творчы і прынцыпова імаверныя характеристы.

Псіхалагічная структура навукова-даследчай дзеянасці паутарае, узнауляе (у агульных рысах) будову чалавечай дзеянасці наогул. У ёй выдзяляюцца такія кампаненты, як патрэбнасць і матывы, навукова-даследчыя (творчыя) задачы, сродкі, разумовыя і практычныя дзеянні і аперациі, у тым ліку дзеянні і аперациі кантролю і ацэнкі. Паводле такой структуры у навукова-даследчай дзеянасці студэнта можна выдзеліць наступныя тры звязы:

- 1) матыватыўна-арыентіровачнае,
- 2) цэнтральна-рабочае (выканавчае, аператыўнае),
- 3) кантрольна-ацэначнае.

Паунацэнная навуковая дзеянасць ёсць заусёды адзінства і узаемасувязь усіх вышэйперацічных звенаў і кампанентаў. Гаворачы пра арганічнае адзінства зв'янаў і кампанентаў, треба усё ж адзначыць, што поспех навукова-даследчай дзеянасці вызначае перш за ўсё яе матыватыўна-арыентіровочнае звяза, асновай якога з'яўляеца сістэма указанняў аб правілах, прынцыпах, спосабах, сродках і ўмовах дзеянасці, абыць чаканых выніках, а таксама абытых тыповых цяжкасцях і недахопах, якія ўзнікаюць падчас яе выканання. Менавіта гэтае звяза вызначае поспех любой дзеянасці і менавіта ў ім сканцэнтраваны галоуныя магчымасці павышэння эфектыўнасці дадзенай дзеянасці.

Асноўным накірункам арганізацыі навукова-даследчай дзеянасці з'яўляеца распрацуоўка сістэмы задач, якія пастаянна ускладняюцца і вырашаюцца студэнтамі падчас нанісання курсавых работ, выканання дыпломнага праектавання, у працэсе вытворчых і педагогічных практик. Наогул жа неабходна перабудаваць навучальны працэс ва універсітэце таким чынам, каб у ім сістэматычна ўзнікалі праблемныя сітуацыі, якія патрабуюць ад студэнтаў правядзення ўласных навуковых даследаванняў.

## Заключэнне

Змена эканамічных і палітычных установак на сучасным этапе развіця грамадства прывяла да неабходнасці істотнага перагляду ўсёй канцэпцыі бесперапынай педагогічнай адукцыі. Разглядаючы сістэму адукцыі ў логіцы станаўлення рынку адукцыйных паслуг, у першую чаргу трэба прааналізаваць наяунасць попыту і прапаноу на паслугі, што прадастаўляючца ўстановамі адукцыі. Рост колькасці вышэйшых навучальных установ, пошук новых тэхналогіі навучання сведчаць аб дынаміцы практэсу падрыхтоўкі спецыяліста.

Вышэйшая педагогічная адукцыя у Рэспубліцы Беларусь сёняня перажывае важную арганізацыйную і сутнасную ситуацыю – пераход на шматузроуневую структуру навучання, якая адпавядае стандартнай класіфікацыі адукцыі, прынятай ЮНЕСКА. Яна прадугледжвае пашырэнне магчымасцей<sup>1</sup> ВНУ ў задавальненні розных адукцыйных і культурных запытаў асобы і грамадства ў наш час. Цяпер у сістэме педагогічнай адукцыі намічаецца перамяшчэнне ад прафесіяналізацыі ў бок узмацнення адукаванасці людзей, а потым на гэтай аснове прадугледжваецца развіццё ведаў і умения па абранай прафесіі. Мяркуеца, што шматузроўневасць адукцыі дазволіць кожнай асобе, у залежнасці ад яе інтэрэсаў, скільнасцей, здольнасцей і рэальных сацыяльна-бытавых запытаў і магчымасцей, атрымаць тую адукцыю, якая задаволіла б гэтую асобу. Іншымі словамі, мняючца функцыя ВНУ ў краіне.

Мняючца і мэты адукцыі. Галоунай задачай, што стаць перад вышэйшай адукцыяй, з'яўляецца фарміраванне творчай асобы спецыяліста з высокаразвітымі креатыўнымі здольнасцямі, умениямі і навыкамі. Істотны змянені ўзвышаючыца ў формах атрымання вышэйшай педагогічнай адукцыі. Дамінуючай навучальнай установай сістэмы становіща ўшверсітэт.

У сувязі з гэтым уяўляеца актуальным, даследуючы праблему развіця творчага патэнцыялу студэнтаў у практэсе ўключэння іх у навукова-даследчыцкую работу, гісторыяграфічна разгледзець практэс станаўлення ушверсітэта і пашырэння яго функцыі, якія заключаны ўжо ў самім паняцці «universitas», што мяркуе «studium generale». Уласна кажучы, на практэгу ўсёй гісторыі адукцыі ішла актыўная барацьба паміж дзвюма традыцыямі ў сістэме вышэйшай адукцыі, якая найбольш ярка адлюстравана ў тэорыі і практыцы Вільгельма фон Гумбальта і Дж.Ньюмена. Гумбальт аўтаднаў універсітэт і акадэмію, стварыўшы тым самам прэцэдэнт дамінавання навуковага пошуку ў вышэйшай адукцыі, на якім пабудавана сёняня сістэма падрыхтоўкі спецыялістаў у ЗША, ФРГ. Сучасная тэндэнцыя развіця

вышэйшай адукцыі у нашай краіне абавіраеца хутчэй на культуралагічную канцепцыю Дж.Ньюмена.

Адшукаць аптымальнае спалучэнне гэтых ідэй – задача даследчыка. Адсюль лагчна вынікае праблема стварэння новай метадалогіі пошуку новых форм і методык фарміравання асобы педагога-творцы, даследчыка.

Вырашэнне такоі складанай праблемы прадугледжвае мадэліраванне ідэальнаага узору педагога, прафесіяграми спецыяліста на узроуні сучасных патрабаванняў, істотнім кампанентам якой стануць креатыўныя умёны і навыкі, дыферэнцыравана змадэліраваныя на аснове улыку патэнцыялу здольнасцей і залаткау асобы.

Самым істотным момантам навуковага пошуку на гэтай аснове стане распрацуоу новых стандарту адукцыі. Праблема адукцыйных стандарту і пошук шляхоу яе вырашэння выклікае вострую дыскусію і палірныя ацэнкі. Унутраная супяречнасць, якая заключаецца ў праблеме стандартызацыі, можа быць выражана як супяречнасць свабоды выбару і адказнасці за зроблены выбар; як супяречнасць паміж арыентацыяй сучаснай адукцыі на стварэнне ўмоў для задавальнення разнастайных адукцыйных патрэбнасцей асобы і захаваннем адзінных для адукцыйнай прасторы краіны (рэгіёна, галіны прафесійнай дзейнасці) патрабавання да узроуну прафесійнай падрыхтоўкі кадра.

Адукцыйныя стандарты разглядаюцца намі як:

– нарматыўная аснова распрацуоўкі адукцыйнымі установамі сваіх адукцыйных праграм;

– прызнаныя грамадствам узровень і якасць адукаванасці яго члену, якія гарантуюць ім дзеяздольнасць і адаптацию да існуючых сацыяльна-еканамічных умоў;

– спрыяльныя умовы, без выканання якіх немагчыма захаванне і узнауленне культуры; этalon, пры дапамозе якога любы чалавек можа меркаваць пра ўзровень сваей адукцыі;

– гарант сацыяльнай абароненасці асобы ад няякіх адукцыйных паслуг.

Іх абавязковым кампанентам з'яўляецца навукова-даследчыцкая работа.

У псіхалагічным аспекте реалізацыя задач навукова-даследчыцкай дзейнасці прадугледжвае:

1. Развіцце ўстоілівай матывациі, накіраванай на пазнанне сутнасці сацыяльных практэсаў і з'яў, якая прайяўляецца ў пазнавальнай патрэбнасці, ва усебаковай цікавасці да з'яў навуковай і практычнай рэчаіснасці.

2. Авалоданне арсеналамі спецыяльных разумовых і практычных дзеянняў і апераций (студэнты павінны ўмэць выдзяляць аб'ект і предмет

даследавання; іх сутнасць і усеагульныя (заканамерныя) сувязі і адносіны; прапаноўца гінотэзу і эксперыментальна правяраць яе; самастойна планаваць працэс наступнага даследавання, умець прадбачыць (прагназаваць) канчатковы вынік, выбіраць сродкі і методы, адэкватныя мэтам і задачам даследавання; кантроліваць і ацэньваць працэс сваёй дзейнасці.

### 3. Развіццё патрэбнасці і здольнасці да рэфлексіі дзейнасці.

4. Нарэшце, фарміраванне навукова-даследчыцкай дзейнасці студэнта азначае паступовае яе пераутварэнне у такую «родавую дзейнасць» (В.В.Давыдау і інш.), якая будзе вызначаць яго далейшую педагогічную дзейнасць, яго педагогічнае мысленне і служыць асноунай крыніцай професійнага ўдасканалення і развіція.

З улікам суб'ектыунага і аб'ектыунага харкту навукова-даследчыцкай дзейнасці студэнта ў ВНУ, у адукатычным стандарце называныя умовы і паказыкі павінны разглядацца у дзвюх плоскасцях: прадметнай і асобаснай. Разры цэласнасці разгляду вядзе да парушэння логікі адукатычнага працэсу. У гэтым выпадку індывідуальны адукатычны марпрут студэнта можа быць арыентаваны толькі на адзін з аспектаў адукатыцы: або асобасны (тады мэты развіція асобы не падмацуваюцца адпаведнай арганізацыяй прадметна-пазнавальнай дзейнасці), або прадметны (тады засвяенне зместу вучэбнай дысыципліны становіща самамэтай незалежна ад тых змяненняў у асобе, якія павінны (могуць) адбыцца ў выніку засвяення зместу вывучаемага матэрыялу).

Інакш кажучы, патрабаванні ўніверсітэцкага адукатычнага стандарту павінны арыентаваць і выкладчыка, і студэнта не толькі на авалоданне базавымі ведамі ў працэсе навукова-даследчыцкай дзейнасці, але і на развіццё асобаснай пазыцыі студэнта у даследчай дзейнасці, усведамленне індывідуальнага стылю дзейнасці і стымуляванне «выходу» за рамкі вучэбнай дысыципліны для асэнсаванага і адэкватнага самавызначэння.

Арыентатыя стандартау ўніверсітэцкай адукатыцы на гатоунасць выпускніка да вырашэння даследчых задач абумоулівае прынцыпова іншую, чым у іншых навучальных установах, якасць падрыхтоўкі спецыяліста, якая вызначаеца не толькі гатоўнасцю да прымянея на практицы вядомых спосабаў вырашэння педагогічных задач, але і умениямі да самастойнай пастановкі педагогічных проблем і пошуку новых спосабаў іх вырашэння.

Вырашэнне называных проблем магчыма толькі у супрацоўніцтве ВНУ, органаў адукатыцы і прамысловасці. Перспектыўная формай супрацоўніцтва з'яўляюца так званыя аўяднаныя праекты. У іх, разам з навуковымі падраздзяленнямі ўніверсітэта, прымаюць удзел школы, навукова-даследчыцкія установы і прадпрыемствы. Яны ўносяць свой матэрыяльны ўклад у ажыццяўленне праектаў. Пры некаторых ўніверсітэтах ствараюцца інстытуты,

якія маюць свой штат, уласнае абсталяванне і праводзяць самастойныя навуковыя даследаванні.

Перспектыўным з'яўлецца супрацоўніцтва ВНУ з навукова-даследчыцкімі інстытутамі. Такія інстытуты ў шырокіх маштабах выкарыстоўваюць кадравы пагонцыял ВНУ.

У апошнія гады на Захадзе ідзе інтэнсіўны пошук аптымальных арганізацыйных форм узаемадзеяння ВНУ, школ і прамысловасці у галіне навуковых даследаванняў, сярод якіх усё больше значэнне набываюць рэгіональныя комплексныя аўяднанні навучальных, навуковых і вытворчых арганізацый. Такія комплексныя аўяднанні функцыяніруюць у рамках асобных зон – «тэхнополісаў», што ўяўляюць сабой цэнтры на адносна невялікай тэрыторыі даследчых лабараторый і высокатэхналагічных фірмаў, якія, як правіла, групуюцца вакол буйных ўніверсітэтаў.

У межах таких зон адбываеца інтэнсіўны абмен навукова-тэхнічнымі і вытворчымі ідэямі, актыўна ствараюцца дробныя інавацыйныя прадпрыемствы, здольныя аператыруна прымяняць у вытворчасці навукова-тэхнічныя дасягненні, адбываеца пастаяннае пераразмеркаванне кадраў з навукі у вытворчасць і наадварот. Станаўленню і развіццю інавацыйных фірмаў спрыяюць формы «крызыкоунага інвесціравання», а таксама шматлікія службы (кансультатыўныя, інфармацыйныя і іншыя), якія дапамагаюць маладым прадпрымальнікам у асваеніі навукамістага бізнесу.

Такім чынам, асноунай мэтай «тэхнополісаў» з'яўлецца садзейнічанне высокаразвітой прамысловасці шляхам стымулявання фірмаў, што дзейнічаюць у раёнах, блізкіх да «тэхнополіса», ці шляхам выкарыстання новых фірмаў. Ёсць тут свая «ніша» для педагогічнага ўніверсітэта: шляхам удзелу фірм у асігнаваннях на навуковыя даследаванні ў ВНУ; праз кантроль планавання навукова-даследчыцкай работы, пашырэнне кааператыўных сувязяў з ўніверсітэтам; праз навуковыя даследаванні на дагаворных пачатках; удзел у дзейнасці навуковых органаў прадстаўнікоў фірм; шляхам прадстаўлення шырокіх магчымасцей вучоным і студэнтам педагогічнага ўніверсітэта для работы па сумешчальніцтву у школах, з кадрамі прамысловасці; праз сумесныя даследаванні.

Вышэйсказанае, а таксама тэхнічнае пераузбраенне вытворчасці, рост яе магутнасці за кошт укаранення новых тэхналогій, рэканструкцыя абсталявання прадпрыемстваў, эксплуатацыя высокапрадукцыйных аўтаматызаваных сістэм знаходзяцца ў прямой залежнасці ад адукатычнага і прафесійнага ўзроўню спецыялістаў, ад паглыблення працэсаў інтэграцыі вышэйшай школы з навукай і вытворчасцю, узрастання навуковой функцыі вышэйших навучальных установ. У апошнія гады ва ўсіх краінах адбываеца пастаяннае ўдасканаленне і ўтварэнне новых форм штэграцыі працэсу

навучання з навукай і вытворчасцю, што спрыяе паглыбленню і сістэматызацыі атрыманых студэнтамі ведаў, актыўнаму далучэнню студэнтаў да прафесійнай дзейнасці.

Як найважнейшыя крытэрыі, што вызначаюць узровень узаемаадносіш ВНУ, навуки і вытворчасці і перспектывы развіцця навукі ва ўніверсітэце, усё больш вылучаюча ўклады вышэйших навучальных установ у інавацыйную дзейнасць прымысловых прадпрыемстваў, устаноў сістэмы народнай адукацыі і эканамічнае эфектыўнасць вынікаў НДР. Сувязь навуковай проблематыкі, навучальнага практэсу і вытворчасці з'яўляецца адным з асноўных параметраў, на аснове якога ацэньваецца эфектыўнасць дзейнасці навучальнай установы, яе значнасць на агульнадзяржаўным узроўні, якасць падрыхтоўкі спецыялістаў.

## *Література*

1. Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе педагогического образования. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1990. – 141 с.
2. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1985. – 448 с.
3. Алейников А.Г. О креативной педагогике //Вестник высшей школы. – 1989. – № 12. – С. 29 – 34.
4. Алексеев Н.Г., Юдин Э.Г. О психологических методах изучения творчества //Проблемы научного творчества в современной психологии. – М.: Наука, 1971. – 203 с.
5. Алексеева Л.И. Рефлексия как средство творческого понимания: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 /АН СССР. Ин-т психологии. – М., 1988. – 23 с.
6. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. – М.: Сов. радио, 1979. – 175 с.
7. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманская основа педагогического процесса. – Мин.: Университетское, 1990. – 500 с.
8. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – М.: Наука, 1977. – 387 с.
9. Анастази А. Психологическое тестирование: В 2 т.: Пер. с англ. – М.: Педагогика, 1982. – 656 с.
10. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности: Основы педагогики творчества. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1988. – 236 с.
11. Андреев В.И. Эвристическое программирование учебно-исследовательской деятельности. – М.: Вышш. шк., 1981. – 240 с.
12. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. – М.: Просвещение, 1987. – 144 с.
13. Анисимов О.С. Методологическая культура педагогического мышления и деятельности. – М.: Экономика, 1991. – 416 с.
14. Анисимов О.С. Основы методологического мышления. – М., 1989. – 412 с.
15. Анисимов О.С., Данько Т.П. Игровой тренинг мыслительной деятельности: Учеб. пособие. – М.: МИНХ, 1990. – 86 с.
16. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. – М.: Вышш. шк., 1980. – 368 с.
17. Бажутина Т.О. Культура, творчество, устойчивость. – Новосибирск: ИФиГр СО РАИ, 1994. – 35 с.

18. Баклагина В.Л. Выпесчваць талент: шляхі вывучэння, станаўлення і развіцця творчага чалавека //Адукацыя і выхаванне. – 1993. – № 11. – С. 60 – 66.
19. Белозерцев Е.П. Подготовка учителя в условиях перестройки. – М.: Педагогика, 1989. – 207 с.
20. Бенедиков Б.А., Гrimoty A.A. Совершенствование профессиональной подготовки студентов педагогических вузов. – Минск, 1983. – 99 с.
21. Бердяев Н.А. Философия свободы: Смысл творчества. – М.: Правда, 1989. – 608 с.
22. Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства: В 2 т. – М.: Искусство: ИЧП «Лига», 1994.
23. Берлянд И.Е. Игра как феномен сознания. – Кемерово: Алеф, 1992. – 96 с.
24. Бернс Р. Развитие «я-концепции» и воспитание. – М.: Прогресс, 1986. – 422 с.
25. Бестужев-Лада И.В. Нормативное социальное прогнозирование: возможные пути реализации целей общества. – М.: Наука, 1987. – 212 с.
26. Библер В.С. Мышление как творчество. – М.: Политиздат, 1975. – 399 с.
27. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. – Ростов н/Д: Университет, 1983. – 173 с.
28. Бодалев А.А. Личность и общение. – М.: Педагогика, 1983. – 272 с.
29. Бодалев А.А. Необходимые условия для творческой активности учителя //Сов. педагогика. – 1987. – № 4. – С. 49 – 52.
30. Боно Эдвард де. Рождение новой идеи: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1976. – 143 с.
31. Брушлинский А.В. Субъект: мышление, учение, воображение: Изб. психолог. тр. – М.: Ин-т практ. психологии, 1996. – 390 с.
32. Буева Л.П. Человек: деятельность и общение – М.: Мысль, 1978. – 216 с.
33. Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением. – М.: Медицина, 1989. – 302 с.
34. Буткевич В.В. Формирование личности учителя в системе базового педагогического образования: теория и практика (1960 – 1990 гг.): Монография /Под общ. ред. В.А. Сластенина. – Минск: БГПУ, 1993. – 157 с.
35. Бухвалов В.А. Алгоритмы педагогического творчества. – М.: Просвещение, 1993. – 96 с.
36. Буш Г.Я. Диалогика и творчество. – Рига: Авотс, 1985. – 318 с.
37. Вадзінскі Д.І. Педагагічна інаватыка, праксіялогія і неалогія //Весці БДПУ. – 1995. – № 3. – С. 11 – 13.
38. Вадзінскі Д.І. Педагагічная зурыстыка ў дыдактыцы вышэйшай школы //Весці БДПУ. – 1994. – № 2. – С. 14 – 18.
39. Веракса И.Е. Диалектика мышления и творчество //Вопросы психологии. – 1990. – № 4. – С. 5 – 14.
40. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – М.: Высш. шк., 1991. – 207 с.
41. Вербова К.В., Парамей Г.Ф. Психодиагностика склонностей и способностей к педагогической деятельности //Вестник Московского ун-та. Сер.14, Психология. – 1990. – № 2. – С. 66 – 70.
42. Вислогузова М.А., Сушкива Ф.Б. Технология подготовки к творческой педагогической деятельности. – М.: Изд-во «Крусь», 1995. – 70 с.
43. Вишнякова Н.Ф. Креативная психопедагогика: Монография. – Ч.1. – Минск, 1995. – 240 с.
44. Вишнякова Н.Ф. Креативная психопедагогика как новое направление в науке //Адукацыя і выхаванне – 1994. – № 11. – С. 74 – 80.
45. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1991. – 90 с.
46. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка //Вопросы психологии. – 1966. – № 6. – С. 71 – 75.
47. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М.: Лабиринт, 1996. – 415 с.
48. Гавриловец К.В. Оценка и взаимооценивание как методы воспитания гуманности //Проблемы выхавання. – 1997. – Вып. 6. – С. 54 – 60.
49. Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий //Исследования в современной психологии. – М.: Наука, 1966. – С. 236 – 277.
50. Гарбер Е.И., Казача В.В. Методика профессиографии. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1992. – 196 с.
51. Гегель Г. Работы разных лет. – М.: Мысль, 1973. Т. II. – 630 с.
52. Героименко В.А. Личностное знание и научное творчество. – Минск: Наука и техника, 1989. – 206 с.
53. Гессен С.И. Основы педагогики: Введение в прикладную философию. – М.: Школа-пресс, 1995. – 448 с.
54. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. – М.: ТОО «ЧеРо», 1996. – 334 с.
55. Гиргинов Г. Наука и творчество: Пер. с болг. – М.: Прогресс, 1979. – 365 с.
56. Глотова Г.А. Творческая одаренность личности: Проблемы и методы исследования. – Екатеринбург: УрГУ, 1992. – 127 с.
57. Гольдентрихт С.С., Пьянова Л.А. К вопросу об общей теории творчества //Вестник Московского ун-та. – Сер.7, Философия. – 1983. – № 2. – С. 52 – 62.

58. Гоноболин Ф.Н. Книга об учителе. – М.: Просвещение, 1965. – 260 с.
59. Громов Е.С. Природа художественного творчества. – М.: Просвещение, 1986. – 237 с.
60. Громыко Ю.В. Организационно-деятельностные игры и развитие образования. – М.: Независимый методологический университет, 1992. – 191 с.
61. Гримаць А.А. Псіхологічні аспекти складання професіограми педагога //Псіхологія. – 1996. – Вип. 2. – С. 66 – 69.
62. Гримаць А.А. Творчасць у дзейнасці педагога //Развіццё творчых здольнасцей студэнтаў: праблемы, пошуки, рашэнні. – Мн.: Бел. ун-т культуры, 1996. – С. 3 – 4.
63. Гримаць А.А., Шыршова А.Ул. Падрыхтоўка будучага настаўніка да арганізацыі творчай дзейнасці школьніка //Распрацоўка новых тэхналогій адукцыі: Матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. /БДПУ. – Мн., 1997. – С. 288 – 289.
64. Губин В.Д. Культура и творческая деятельность. – М.: Изд-во ун-та дружбы народов, 1987. – 85 с.
65. Губин В.Д. Проблема человека в современной философии. – М.: Изд-во ун-та дружбы народов, 1990. – 82 с.
66. Гуревич С.Ю. Ориентация студентов педвузов на творчество в процессе изучения педагогики: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. – СПб., 1994. – 188 с.
67. Гусев Ю.А. Познание и творчество. – Мн.: Университетское, 1987. – 253 с.
68. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М.: Педагогика, 1989. – 239 с.
- \* 69. Давыдова Г.А. Творчество и диалектика. – М.: Наука, 1976. – 175 с.
70. Диалектика и теория творчества /Под ред. С.С. Гольдентрихта. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 200 с.
71. Ермолаева-Томина Л.Б. Опыт экспериментального изучения творческих способностей //Вопросы психологии. – 1977. – № 4. – С. 74 – 85.
72. Жуковская Р.И. Игра и ее педагогическое значение. – М.: Педагогика, 1975. – 111 с.
73. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. – М.: Педагогика, 1987. – 160 с.
74. Зайцева М.И. Творчество как ценность и как мотив. – М., 1970. – 13 с.
75. Иванов Н.В. Развитие творческих способностей при подготовке дипломных работ //Высшая школа. – 1996. – Вып. 2. – С. 36 – 41.

76. Иванова Н.В. Фарміраванне здольнасцей. Працэс кіруемы //Народная асвета. – 1992. – № 2. – С. 14 – 16.
77. Игра в педагогическом процессе. – Новосибирск.: НГПИ, 1989. – 121 с.
78. Инновационные процессы в образовании. – Тюмень: Тюменский гос. ун-т, 1990. – 98 с.
79. Интенсификация творческой деятельности студентов /Под ред. В.И. Андреева. – Казань: Изд-во КазГУ, 1990. – 197 с.
80. Исследование проблем психологии творчества: Сб. ст. /Отв. ред. Я.А. Пономарев. – М.: Наука, 1983. – 336 с.
81. Каган М.С. Философия культуры. – СПб.: Петрополис, 1996. – 415 с.
82. Каган М.С. Человеческая деятельность. – М.: Политиздат, 1974. – 328 с.
83. Казимира И.И. Теоретические основы формирования педагогической направленности мышления учителя в системе профессионального образования: Дис. ... д-ра. пед. наук: 13.00.01. – Мн., 1992. – 533 с.
84. Казимира И.И. Учебно-исследовательская работа будущего учителя как условие формирования способности к профессиональному творчеству //Арганізацыя навукова-даследчай работы студэнтаў і науচэнцаў педагогічных навучальных установ: Матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. /БДПУ. – Мн., 1995. – С. 90 – 94.
85. Калмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости. – М.: Педагогика, 1981. – 200 с.
86. Калошина И.П. Структура и механизмы творческой деятельности: нормативный подход. – М.: МГУ, 1983. – 168 с.
87. Кан-Калик В.А. Педагогическая деятельность как творческий процесс. – Грозный: Чечено-ингушское книжное изд-во, 1976. – 288 с.
88. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. – М.: Педагогика, 1990. – 144 с.
89. Канопліч У.А., Шыршова А.Ул. Выбар аб'екта працы як умова алтымальнай арганізацыі працоўнага навучання //Матэрыялы юбіл. навук.-практ. канф. /МДП. – Мазыр, 1994. – С. 234.
90. Кант И. Критика чистого разума. – М.: Мысль, 1994. – 592 с.
91. Кант И. Сочинения: В 6 т. – М.: Мысль, 1964. – Т.3. – 799 с.
92. Касянок Дм.Э., Шыршова А.Ул. Праблема гуманізацыі і новыя метады навучання //Распрацоўка новых тэхналогій адукцыі: Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі /БДПУ. – Мн., 1997. – С. 282 – 283.
93. Квиткина Л.Г. Научное творчество студентов. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 109 с.

94. Кедров Б.М. Проблемы логики и методологии науки: Издр. тр. – М.: Наука, 1990. – 345 с.
95. Киященко И.Н., Лейзеров Н.И. Теория отражения и проблемы эстетики. – М.: Просвещение, 1983. – 224 с.
96. Ковалевский П.А. Творчество в процессе познания учителем ученика: Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. – Гродно, 1996. – 146 с.
97. Коршунов А.М. Теория отражения и творчество. – М.: Политиздат, 1971. – 255 с.
98. Кочетов А.И., Борейша И.А. Методологические аспекты формирования творческой личности студента //Формирование творческой личности учителя: Сб. науч. ст. – Мин.: НИО, 1993. – С. 21 – 27.
99. Краевский В.В. Преподавание как творческая деятельность учителя //Дидактика средней школы /Под ред. Н.И. Скаткина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1982. – 319 с.
100. Крутецкий В.А., Балбасова Е.Г. Педагогические способности, их структура, диагностика, условия формирования и развития: Учеб. пособие. – М.: Прометей, 1991. – 111 с.
101. Кудрявцев В.Г. Выбор и надситуативность в творческом процессе //Психологический журнал. – 1997. – № 1. – Т. 8. – С. 16 – 30.
102. Кузьмина Н.В. Очерки психологии труда учителя. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1967. – 183 с.
103. Кузьмина Н.В. Формирование основ профессионального мастерства в высшей школе. – Л.: ЛГУ, 1971. – 176 с.
104. Кузьмина Н.В. Формирование педагогических способностей. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1961. – 98 с.
105. Кузьмина Н.В., Кухарев Н.В. Психологическая структура деятельности учителя: Тексты лекций. – Гомель: ГГУ, 1976. – 57 с.
106. Кулюткин Ю.Н. Регуляция мыслительной деятельности учителем //Вопросы психологии. – 1987. – № 2. – С. 21 – 30.
107. Кулюткин Ю.Н. Творческое мышление в профессиональной деятельности учителя //Вопросы психологии. – 1986. – № 2. – С. 21 – 30.
108. Кулюткин Ю.Н., Сухобская Г.С. Мысление учителя. – М.: Педагогика, 1990. – 102 с.
109. Культура и творчество: Сб. науч. тр. – Тверь: Тверской гос. ун-т, 1995. – 179 с.
110. Курсавая праца па педагогіцы. – Мн.: МДПІ, 1993. – 30 с.
111. Кухарев Н.В., Решетко В.С. Диагностика педагогического мастерства и педагогического творчества: В 3 ч. Ч. 2: Диагностика педагогического творчества. – Мн., 1996. – 196 с.
112. Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике – Таллин: Валгус, 1980. – 334 с.
113. Ладенко И.С. и др. Игровая имитация в развитии интеллекта. – Новосибирск, 1988. – 67 с.
114. Ладенко И.С. и др. Формирование творческого мышления и культивирование рефлексии. – Новосибирск, 1990. – 65 с.
115. Латыш Н.И. Образование на рубеже веков. – Мин.: НИО, 1994. – 156 с.
116. Левин В.А. Воспитание творчества. – Томск: Пеленг, 1992. – 53 с.
117. Левитов Н.Д. О психических состояниях человека. – М.: Просвещение, 1964. – 344 с.
118. Левчук З.С. Формирование готовности к профессиональному творчеству у студентов педвуза: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. – Мин., 1992. – 178 с.
119. Лейбниц Г. Сочинения: В 4 т. – М.: Мысль. – 1982 – 1989.
120. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. – М.: Педагогика, 1983. – Т. 1. – 391 с.; Т. 2. – 318 с.
121. Лернер И.Я. О новом учебном предмете в школе //Новые исследования в педагогических науках. – Вып. 2/58. – М., 1991. – С. 39 – 43.
122. Лобанова Берта Е. Философия и социология творчества /Под ред. Б.В. Абросимова. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1983. – 153 с.
123. Локк Дж. Опыт о человеческом разуме //Избранные философские произведения: В 2 т.– М., 1960. – Т. 1. – С. 211.
124. Лузина Л.М. Формирование творческой индивидуальности учителя в педвузе. – Ташкент: ФАН, 1986. – 96 с.
125. Лук А.Н. Психология творчества. – М.: Наука, 1978. – 126 с.
126. Лук А.Н. Теоретические основы выявления творческих способностей: Научно-аналитический обзор. – М.: ИНПОН, 1979. – 37 с.
127. Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1985. – 158 с.
128. Майданов А.С. Искусство открытия: Методология и логика научного творчества. – М.: Репро, 1993. – 178 с.
129. Малахова И.А. Развитие креативности подростков в процессе художественной деятельности: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 /НИОРБ. – Мин., 1995. – 17 с.
130. Мараш Я.Н. Студенческий научно-исследовательский кружок. – Мин.: Университетское, 1989. – 134 с.
131. Матейко А. Условия творческого труда: Пер. с польск. – М.: Мир, 1970. – 303 с.
132. Матошкин А.М. Вопросы методики экспериментального исследования психологических закономерностей творческого мышления //Научное творчество. – М.: Наука, 1969. – С. 375 – 380.

133. Матюшкин А.М. Загадки одаренности: Проблемы практической диагностики. – М.: Школа-пресс, 1993. – 128 с.
134. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности //Вопросы психологии. – 1989. – № 6. – С. 29 – 33.
135. Методические рекомендации и материалы к профессиограмме современного учителя /Сост. В.С. Волков и др. – Л.: ЛГПИ, 1987. – 63 с.
136. Моделирование педагогических ситуаций /Под ред. Ю.Н. Кулюткина, Г.С. Сухобской. – М.: Педагогика, 1981. – 120 с.
137. Молодежь и творчество: социально-философские проблемы /Редкол.: А.И. Столяров и др. – М., 1988. – 22 с.
138. Моляко В.А. Психология решения школьниками творческих задач. – Киев: Радянська школа, 1983. – 95 с.
139. Морозова В.А., Ширшова Е.В. Активизация методов обучения в современной школе //Проблемы народнай адукцыі, навукі, і культуры Беларускага Палесся: Тэз. дакладау і паведамленинг Рэсп. навук.-практ. канф. /МДП. – Мазыр, 1994. – Ч. II. – С. 234.
140. Мотков О.И., Петрайтите А.М. Исследование зависимости проявления креативности от особенностей личности //Новые исследования в психологии. – 1983. – № 2(29). – С. 19 – 24.
141. Научное творчество /Под ред. С.Р. Микулинского, М.Г. Ярошевского. – М.: Наука, 1969. – 446 с.
142. Научно-исследовательская работа в системе подготовки учителя нового типа: Сб. науч. тр. – Л.: ЛГПИ, 1990. – 111 с.
143. Нечаев В.Я. Социология образования. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – 200 с.
144. Новые ценности образования: Тезаурус для учителей и школьных психологов. – М., 1995. – 114 с.
145. Одаренные дети: Пер. с англ. /Общ. ред. Г.В. Бурменской и В.М. Слуцкого. – М.: Прогресс, 1991. – 376 с.
146. Основы педагогического мастерства: Учеб. пособие для пед. спец. вузов /Под ред. И.А. Зязюна. – М.: Просвещение, 1989. – 301 с.
147. Пальчевский Б.В., Масюкова Н.А. Квалификация деятельности педагога. Основания и рефлексия экспериментального проектирования //Адукцыя і выхаванне. – 1996. – № 1 – № 6.
148. Пархоменко В.П. Творческая личность как цель воспитания. – Мин.: НИО, 1994. – 159 с.
149. Педагогика и психология игры: Межвуз. сб. науч. работ. – Новосибирск: Изд-во НПП, 1985. – 128 с.
150. Педагогическая диагностика /А.И. Кочетов и др. – Мин.: Нар. асвета, 1987. – 223 с.
151. Печенко М.Ф. Творчество и педагогическая деятельность: социально-философский аспект //Формирование творческой личности учителя: Сб. науч. ст. – Мин.: НИО, 1993. – С. 3 – 8.
152. Піёнара Р.С. Разнастайнасць канцэптуальных падыходаў да педагогічнай адукцыі //Весці БДПУ. – 1997. – № 4. – С. 22 – 27.
153. Платон. Сочинения: В 3 т. — М.: Мысль. – 1968. – Т.2. – 611 с.
154. Платонов К.К. Проблемы способностей. – М.: Наука, 1972. – 312 с.
155. Пономарев Я.А. Психологический механизм творчества //Человек в системе наук. – М., 1989. – С. 370 – 379.
156. Пономарев Я.А. Психология творчества. – М.: Наука, 1976. – 303 с.
157. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. – М.: Педагогика, 1976. – 289 с.
158. Пономарев Я.А. Творчество и психология //Психологический журнал. – 1981. – Т.2. – № 6. – С. 18 – 25.
159. Пономарев Я.А., Семенов Н.И., Степанов С.Ю. Развитие современных исследований творчества //Психологический журнал. – 1988. – Т.9. – № 3. – С. 151 – 154.
160. Посталюк Н.Ю. Творческий стиль деятельности. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1989. – 204 с.
161. Поташник М.М. Педагогическое творчество: проблемы развития и опыта. – Киев: Радянська школа, 1988. – 189 с.
162. Проблемы рефлексии: Современные комплексные исследования. – Новосибирск: Наука, 1987. – 236 с.
163. Программа курса «Методика трудового обучения» /Сост. Е.В. Ширшова. – Мозырь: Белый ветер, 1998. – 19 с.
164. Программа спецкурса «Педагогическое творчество» /Сост. Е.В. Ширшова. – Мозырь: Белый ветер, 1998. – 27 с.
165. Профессиональные в школе /Науч. ред. Ф.И. Иващенко. – 2-е изд. – Мин.: Нар. асвета, 1984. – 80 с.
166. Прояев М.В. Формирование творческой индивидуальности учителя в процессе коллективной педагогической деятельности: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. – М., 1995. – 214 с.
167. Психологические исследования творческой деятельности /Отв. ред. О.К. Тихомиров. – М.: МГУ, 1975. – 256 с.
168. Психологические проблемы формирования педагогической направленности и педагогических способностей: Сб. науч. тр. /Под ред. В.А. Крутецкого. – М.: МГПИ, 1982. – 109 с.
169. Психология. Словарь /Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.

170. Психология мышления /Под ред. А.М.Матюшкина. – М.: Прогресс, 1965. – 532 с.
171. Психология творчества. Общая, дифференциальная, прикладная /Под ред. Я.А.Пономарева. – М.: Наука, 1990. – 223 с.
172. Пушкин В.Н. Эвристика – наука о творческом мышлении. – М.: Политиздат, 1967. – 272 с.
173. Пятуруlis B.R. Рефлексия креативности и творческая продуктивность у научных работников: Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01. – Л., 1987. – 138 с.
174. Раченко И.П. НОТ учителя: Кн. для учителя. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1989. – 237 с.
175. Резерв успеха – творчество /Под ред. Г.Нойера и др. – М.: Педагогика, 1989. – 116 с.
176. Роджерс К. О групповой психотерапии. – М.: Изд-во Гиль-Эстель, 1993. – 224 с.
177. Роджерс Н. Творчество как усиление себя //Вопросы психологии. – 1990. – № 1. – С. 164 – 168.
178. Розет И.М. Психология фантазии: Экспериментально-теоретическое исследование продуктивной умственной деятельности. – Мин.: БГУ, 1991. – 342 с.
179. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – 2-е изд.– М.: Педагогика, 1976. – 416 с.
180. Рубинштейн С.Л. Принцип творческой самодеятельности //Вопросы психологии. – 1986. – № 4. – С. 101 – 108.
181. Семенов И.Н. Проблемы рефлексивной психологии решения творческих задач: Монография. – М.: НИИ ОПП, 1990. – 215 с.
182. Семенов И.Н., Степанов С.Ю. Рефлексия в организации творческого мышления //Вопросы психологии. – 1983. – № 2. – С. 35 – 42.
183. Скаткин М.И. Совершенствование процесса обучения. Проблемы и суждения. – М.: Педагогика, 1971. – 206 с.
184. Славская К.А. Мысль в действии (психология мышления). – М.: Политиздат, 1968. – 208 с.
185. Сластенин В.А. Формирование личности учителя советской школы в процессе профессиональной подготовки. – М.: Просвещение, 1976. – 159 с.
186. Сластенин В.А., Мажар Н.Е. Диагностика профессиональной пригодности молодежи к педагогической деятельности. – М.: Прометей, 1991. – 141 с.
187. Сманцер А.П. Теория и практика реализации преемственности в обучении школьников и студентов: Дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01. – Мин., 1992. – 349 с.
188. Совершенствование организации и методического обеспечения научно-исследовательской работы студентов. – М.: НИИВЩ, 1986. – 194 с.
189. Сорокин И.А. Дипломные работы в педагогических вузах. – М.: Просвещение, 1986. – 128 с.
190. Спирин Л.Ф. Основы педагогического анализа. – Кострома: Костромской пед. ин-т, 1985. – 85 с.
191. Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. – М.: Политиздат, 1972. – 303 с.
192. Стан і шляхі розвідня школнай адукацыі Рэспублікі Беларусь: Даклад міністра адукацыі В.І.Стражава на I з'ездзе настаунікаў Рэспублікі Беларусь //Настауніцкая газета. – 1997. – 8 кастр. – С. 3.
193. Степаненков Н.К. Профессиональная ориентация учащихся: Учеб. пособие для студентов пед.вузов. – Мин.: Университетское, 1993. – 168 с.
194. Степаненков Н.К., Сендер А.Н. Моделирование профессии учителя //III Академические чтения «Образование и наука на рубеже XXI века. Проблемы и перспективы развития»: Тез.докл. – Мин., 1997. – С. 77 – 79.
195. Степанов С.Ю., Семенов Н.И. Проблемы формирования типов рефлексии в решении творческих задач //Вопросы психологии. – 1982. – № 1. – С. 99 – 103.
196. Степанов С.Ю., Семенов Н.И. Психология рефлексии: проблемы и исследования //Вопросы психологии. – 1985. – № 3. – С. 31 – 40.
197. Столярова С.И. Подготовка учащихся IV – VIII классов к творческой деятельности в процессе трудового обучения: Дис. ... канд.пед.наук: 13.00.01. – Мин., 1992. – 184 с.
198. Структура и закономерности творческого процесса /Под ред. Н.А.Венгеренко. – М.: МГПИ, 1983. – 188 с.
199. Струченко Л.А. Ориентация студентов на инновационную деятельность в развивающейся школе: Дис. ... канд.пед.наук: 13.00.01. – СПб., 1995. – 238 с.
200. Субетто А.И. Творчество, жизнь, здоровье и гармония: Этюды креативной онтологии. – М.: Изд. фирма «Логос», 1992. – 202 с.
201. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 344 с.
202. Тафель Р.Е. Анализ исследования творческих способностей в американской психологии //Вопросы психологии. – 1972. – № 4. – С. 166 - 174.
203. Творческая направленность деятельности педагога /Под ред. Ю.Н. Кулоткина, Г.С. Сухобской. – Л.: НИИОВ, 1978. – 130 с.
204. Творческое содержание человеческих ценностей. – М., 1987. – 86 с.

205. Творчество и педагогика: Материалы Всесоюз. науч.-практ. конф. – М., 1988. – 269 с.
206. Творчество и социальное познание /Под ред. А.М. Коршунова, С.С. Гольдентрихта. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 256 с.
207. Теплов Б.М. Избранные труды: В 2 т. /Сост. Н.С. Лейтес. – М.: Педагогика, 1985. – Т.1. – 329 с.; Т.2. – 359 с.
208. Технология обучения в высшей школе. – М.: Логос, 1996. – 278 с.
209. Тихомиров О.К. Психология мышления. – М.: МГУ, 1984. – 270 с.
210. Трофимова З.П. и др. Игра в учебном процессе: Метод. пособие: В 2 ч. – Мин.: БГПА, изд-во ВУЗ-ЮНИТИ, 1995. – 156 с.
211. Философский энциклопедический словарь /Гл. редакция: Л.Ф. Ильинев и др. – М.: Сов. энциклопедия, 1983. – 840 с.
212. Фихте И.Г. Ясное, как солнце, сообщение широкой публике о подлинной сущности новейшей философии. – М.: ТЕРРА, 1993. – 117 с.
213. Хейзинга Й. Ношо Iudens. В тени завтрашнего дня: Пер. с нидерл. – М.: Прогресс, 1992. – 464 с.
214. Хомерики О.Г. и др. Развитие школы как инновационный процесс. – М.: Новая школа, 1994. – 62 с.
215. Ціханau Л.М., Грýмаць А.А. Культурадыгма савторчасці //Весці БДПУ. – 1996. – № 4. – С. 3 – 8.
216. Ціханau Л.М., Грýмаць А.А. Нацыянальная сістэма падрыхтоуки педагогічных кадраў. – Мин.: БДПУ, 1994. – 210 с.
217. Цыркун И.И. Методическая инноватика: Науч.-метод. пособие. – Мин.: БГПУ, 1996. – 152 с.
218. Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. – М.: Наука, 1982. – 185 с.
219. Шевченко П.И., Красовский В.Д. Общие основы подготовки будущего учителя к профессиональному творчеству. – Днепропетровск, 1991. – 105 с.
220. Ширшова Е.В. Искусство аранжировки цветов как средство развития творческих способностей студентов //Экспедионика: состояние, проблемы, перспективы: Материалы междунар. конф. – Мин., 1995. – С. 82.
221. Ширшова Е.В. Креативный компонент профессиограммы учителя //Высшая школа: состояние и перспективы: Тез. докладов II междунар. науч.-метод. конф. /РИВШ при БГУ. – Мин., 1997. – С. 136 – 137.
222. Ширшова Е.В. Научно-исследовательская работа как особый вид творчества //Арганізація навукова-даследчай работы студэнтаў і наuczэнцаў педагогічных навучальных установ: Матэрыялы Рэсп. наук.-практ. канф. /БДПУ. – Мин., 1995. – Т.1. – С. 203 – 204.
223. Ширшова Е.В. Развитие креативности будущих учителей в учебном процессе //Проблемы адукцыі, науки, культуры Беларускага

- Палесся: Тэз. дакладау і паведамлення Міжнар. наук.-практ. канф /МДПП. – Мазыр, 1996. – Ч.2. – С. 144 – 145.
224. Ширшова Е.В. Рефлексия в творческой деятельности педагога //Актуальные проблемы природознавчых, технических и гуманитарных наук: 36. науки. прац аспирантау. – Мазыр: МДПП, 1997. – С. 110 – 113.
225. Ширшова Е.В. Роль гуманитаризации образования в развитии креативности будущего учителя //Система гуманитаризации образования в Республике Беларусь: концептуальные основы, модели, уровни управления: Материалы междунар. конф. /РИВШ. – Мин., 1996. – С. 231 – 232.
226. Ширшова Е.В. Социальные аспекты проблемы воспитания творческой личности //Теория и практика воспитательной работы в высших учебных заведениях: Материалы междунар. конф. /БСХА. – Горки, 1997. – С. 202 – 204.
227. Ширшова Е.В. Творческое отношение к профессии как источник педагогического поиска //Удасканаленне падрыхтоука настауніка абслугуючай працы: 36. арт. – Мазыр: МДПП, 1997. – С. 105 – 109.
228. Ширшова Е.В. Творчество в педагогическом процессе //Тэхника, тэхналогія і методыка ў працуным і прафесійным навучанні: 36. наука-метад. арт. – Мазыр: МДПП, 1997. – Ч.1. – С. 56 – 63.
229. Шоцкі П.П. Фарміраванне прафесіяналізму наuczэнцаў педагогічнага каледжа: Дыс. ... канд. пед. науку: 13.00.08. – Мин., 1996. – 112 с.
230. Шубинский В.С. Предмет, задачи и сущность педагогики творчества //Новые исследования в педагогических науках. – 1987. – Вып. 2 (50). – С. 3 – 6.
231. Шумилин А.Т. Проблемы теории творчества. – М.: Выш. шк., 1989. – 141 с.
232. Шумскі П.П. Дыпломная праца па педагогіцы і псіхалогі. – Мин.: НІА, 1995. – 159 с.
233. Шынгірэй Т.А. Дыягностыка прафесіянальнай прыгодасці будучага настауніка. – Мин.: БДПУ, 1995. – 202 с.
234. Шыршова А.Ул., Красоуская Л.В. Прымянеение гульні ў працуным навучанні //Метадычна падрыхтоука настаунікаў працы: Тэз. дакладау і паведамлення Міжнар. наук.-практ. канф. /МДПП. – Мазыр, 1994. – С. 143.
235. Шыршова А.Ул. Актыўизация метадау навучання на уроках абслугуючай працы //Метадычна падрыхтоука настаунікаў працы: Тэз. дакладау і паведамлення Міжнар. наук.-практ. канф. /МДПП. – Мазыр, 1994. – С. 145.
236. Щедровицкий Г.П. Избранные труды. – М.: Изд-во «Школа культурной политики», 1995. – 800 с.

237. Щедровицкий Г.П. Коммуникация, деятельность, рефлексия //Исследования речесмыслительной деятельности: Сб. ст. – Алма-Ата, 1974. – С. 12 – 28.
238. Щедровицкий Г.П. Очерки по философии образования. – М.: Пед. центр «Эксперимент», 1993. – 154 с.
239. Щербаков А.И. Профессиограмма учителя советской школы //Проблемы профессиональной подготовки студентов педвузов и университетов. – М.: АПН СССР НИИ ОП, 1976. – С. 24 – 39.
240. Щербаков А.И. Психологические основы формирования личности советского учителя в системе высшего педагогического образования. – Л.: Просвещение, 1967. – 226 с.
241. Щербина В.И. Формирование готовности педагога к творческому труду (на материале истории советской педагогики). – Алма-Ата: Мектеп, 1983. – 87 с.
242. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М.: Педагогика, 1978. – 304 с.
243. Эсаулов А.Ф. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов. – М.: Высш. шк., 1982. – 223 с.
244. Яковлева Л.В. Формирование готовности будущего учителя к педагогической рефлексии: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. – М., 1991. – 245 с.
245. Яковлева Н.М. Теория и практика педагогического творчества. – Челябинск: ЧГПИ, 1987. – 68 с.
246. Яковлева Н.М. Теория и практика подготовки будущего учителя к творческому решению воспитательных задач: Дис. ... д-ра. пед. наук: 13.00.01. – Челябинск, 1992. – 403 с.
247. Foster John. Creativity and the Teacher. – London: Macmillan, 1971. – 184 p.
248. Necka, Edward. Creativity training. – Krakow: Universitas, 1992. – 160 p.
249. Patton, Michael Quinn. Creative evolution /Forew. By Kay Adams. – Beverly Hill; London: Sage Publ., 1981. – 295 p.

Уводзіны .....	
Глава 1. Тэарэтычныя падыходы	
даследчыцкага прынцы	
Глава 2. Сутнасць творчай дзея	
Глава 3. Рэфлексія ў творчай дзея	
Глава 4. Прафесіяграфічны пад	
патэнцыялу настаўніка	
Глава 5. Мадэліраванне працэс	
умення і навыкаў студ	
Глава 6. Гульнёвая дзейнасць у	
умення і навыкаў буд	
Глава 7. Распрацоўка і абарона	
вопыту творчай дзейн	
Заключэнне .....	
Літаратура .....	

## ЗМЕСТ

Уводзіны .....	3
Глава 1. Тэарэтычныя падыходы да рэалізацыі навучальна- даследчыцкага прынцыпу .....	6
Глава 2. Сутнасць творчай дзеінасці педагога .....	13
Глава 3. Рэфлексія ў творчай дзеінасці педагога .....	43
Глава 4. Прафесіяграфічны падыход да фарміравання творчага патэнцыялу настаўніка працы .....	60
Глава 5. Мадэліраванне працэсу развіцця прафесіянальна-творчых уменняў і навыкаў студэнтаў у практэсе навучання .....	85
Глава 6. Гулькёвая дзеінасць у сістэме развіцця прафесіянальна-творчых уменняў і навыкаў будучага педагога .....	117
Глава 7. Распрацоўка і абарона творчых праектаў пры фарміраванні вопыту творчай дзеінасці .....	149
Заключэнне .....	186
Літаратура .....	191